

Два новыя вельмі
каштоўныя даведні-
кі — «Перыядычны
друк Беларусі».

1817—1916 гг. і «Перыядычны друк Беларускай ССР. 1917—1958 гг. Вып. I. Часопісы» — выпушчаны нядаўна Рэдакцыйна-выдавецкім аддзелам кніжнай палаты ВССР пры Дзяржаўнай бібліятэцы ВССР імя Ул. I. Леніна.

«Перыядычны друк Беларусі. 1817—1916 гг.» (складальнік А. А. Сакольчыкі) — гэта падрабязны бібліографічны ўказальник дарэвалюцыйных газет і часопісаў, якія выходзілі на рускай і беларускай мовах на тэрыторыі сучаснай БССР і ў некаторых гарадах было-га Паўночна-Заходняга краю Расіі. Тут сабраны і сістэматызаваны самыя разнастайныя звесткі пра перыядычныя выданні Беларусі: пра іх палітычны кірунок, профіль, перыядычнасць, месца і час выпуску, склад рэдакцыі і г. д. Указальник дае ўявленне пра перыёдыку Мінска, Вільні, Баранавіч, Бабруйска, Барысава, Горы-Горак, Оршы і іншых гарадоў Беларусі.

Ва ўказальніку сабраны звесткі пра такія рэдкія і малавядомыя выданні, як «Минская газета» (1906), «Мінчанин» (1913), «Мінскі огонек» (1913), «Мінская правда» (1914), «Мінская речь» (1906), «Мінскі вечэр» (1915), «Мінскі тэлеграф» (1914), «Отклики Белоруссии» (Мінск, 1906), «Фотографическая иллюстрация» (Мінск, 1863), «Белорусский голос» (Гомель, 1910), «Бобруйская жизнь» (1913—1914), «Віцебская жизнь» (1906), «Голос жизни» (Віцебск, 1905—1906), «Гомельская жизнь» (1910), «Гомельскій театрально-музыкальныі вестнік» (1914), «Могилевскій голос» (1906), «Могилевскій кур'ер» (1911), «Западны Буг» (Брест, 1904—1905), «Лідское слово» (1912—1913), і інш.

Значную ціавасць для даследчыкаў маюць матывы забароны выдання некаторых газет. Напрыклад, «агульнадаступная палітычная, грамадска-еканамічна і літаратурная» газета «Бобруйские отклики» была закрыта за перадрук на сваіх старонках вядомага артыкула Ул. I. Леніна «Памяці Герцана» (№ 72, 29 сакавіка 1912 г.). Мінскія газеты

ПРАДОУЖЫЦЬ ПАЧАТУЮ ПРАЦУ

«Голос Белоруссии»
і «Северо-Западный
кур'ер» (1906) і го-
мельскі «Труд»

(1906) былі закрыты «ввиду вредного направления» ў часе рэвалюцыйных падзеяў 1905—1907 гг. Есць у даведніку звесткі і пра нелегальныя бальшавіцкія выданні: «Летучы листок Полескага комітета РСДРП» (Гомель, 1905), «Мінскі летучы листок» (1906), «Листок Северо-западнага Союза» (месца выдання невядома, 1905), «Солдатская воля» (Гродна, 1906), «Солдатская жизнь» (Вільня, 1906—1907). Не меншую ціавасць мае апісанне часопіса «Гоман»— «беларускага рэвалюцыйнага агляду», як бы афіцыйна лічыўся. Часопіс друкаваўся на гектографе ў 1884 годзе, месца выдання невядома, ёсць звесткі, што экземпляр «Гомана» ў 1912 годзе заходзіўся ў архіве ў Лондане. У Мінску былі выдадзены №№ 5 і 6 рабочага лістка «Зерно», які выходзіў пад рэдакцыю Г. В. Плеханава, П. Б. Аксельроды і А. П. Буланава спачатку ў Жыневе, а пасля ў Пецярбургу. Тут выдаваўся таксама часопіс «Черны передел» (1881).

Шкада толькі, што асноўная большасць перыядычных выданняў, якія апісаны ў даведніку, адсутнічае ў бібліятэках рэспублікі, таму звесткі пра мно-гія газеты і часопісы няпоўныя і не заўсёды дакладныя. Вельмі часта ў апісанні таго чи іншага выдання сустракаюцца заўвагі: «імя звестак», «дата выхаду ў свет не ўстаноўлена», «колькасць нумароў, выданых у... годзе, не высветлена», і г. д. Зусім правільна, што ў даведнік уключаны некаторыя пе-рыядычныя выданні, якія выходзілі па-за межамі Беларусі, але змяшчалі беларускія матэрыялы. Аднак гэтыя прынцыпы трэба было вытрымаць да канца і не абмінаць увагай найбольш цікавыя польскія газеты і часопісы, што выдава-валіся ў Вільні і аддавалі вялікую ўва-гу эканоміцы, побыту, мове і гістарыч-наму мінуламу беларускага народа («Litwa i Rus», «Zaganie», «Dzennik Wileński», «Kurjer Litewski», «Nowe życie» і інш.).

Варта было таксама дашь апісанне рускай віленскай «Вечернай газеты», якая вітала аббуджэнне нацыянальной са- масвядомасці беларусаў, змяшчала пе-

раклады твораў Я. Купалы. Чамусыці ні ў асноўным, ні ў раздзеле «Перыядычныя выданні на беларускай мове» не ўпамінаюцца капыльскія рукапісныя часопісы «Заря» і «Голос низа», што выдаваліся ў 1910—1911 гг. на рускай мове, і беларуская «Вольная думка» (1911). Не ўлічаны таксама беларускія аднаднёўкі «Колас беларускай нівы» (1913) і «Дзень штукарства» (1914).

Складальнік указальніка А. А. Сакольчык ажыццяў вялікую і складаную працу па збору і сістэматызацыі звестак пра перыядычныя выданні Беларусі. Аднак трэба спадзявацца, што пачатую справу над вывучэннем перыядычнага друку Беларусі аддзел беларускай літаратуры ў бібліографіі бібліятэкі імя Ул. І. Леніна давядзе да канца і падрыхтue падрабязны даведнік усіх найболыш цікавых беларускіх матэрыялаў. Хацелася б атрымаць звесткі і пра лёс перыядычных выданняў, што ў свой час ракламаваліся ў дарэвалюцыйных газетах, але пра якія нічога ніяма ў бібліографічным указальніку: «Березина» (Бабруйск, 1906), «Брестлітовскій кур'ер» (1906, 1915), «Вітебскій огонек» (1913), «Западная Двіна», «Пропавінция», «Новая провінция» (Віцебск, 1911—1912), «Гомельскіе весті» (1909), «Гродненскіе отголоскі» (1905), «Лепельскі лісток» (1911), «Слонімскі лісток» (1913), а таксама мінскія газеты «Дружок» (1913), «Жызнь пропавінции» (1906), «Картечка» (1906), «Народная нужда» (1906), «Наш край» (1906), «Рецензент» (1915) і інш.

Добрым дапаможнікам з'яўляецца і другі бібліографічны указальнік — «Пе-

рыядычны друк Беларускай ССР. 1917—1958 гг. Вып. I. «Часопісы», у якім сабрана і апісана таксама вялікая колькасць (каля 500) разнастайных выданніяў. Праўда, у гэтай кнізе некаторыя моманты выклікаюць пярэчанне. Перш за ёсё, ці правільна не вылучаць асобна выданні, назва якіх мянілася? Ва ўказальніку атрымалася, што пад № 8 адначасова зарэгістраваны два розныя часопісы «Аршанскі маладняк» і «Асвета», а пад № 13 — «Беларуская медычная думка» і «Беларуская работніца і сялянка». Пад аднымі нумарамі аб'яднаны «Беларускі пчалляр» і альманах «Беларусь», «Белорускій кооператор» і «Белорускій студэнт», «Навуковыя запіскі Віцебскага дзяржаўнага ветэрынарнага інстытута пры трэсце «Свінавод» і полацкі альманах «Надзвінне», «Наш дневнік» і «Наш край» і г. д. Многа ў гэтым выпуску памылак, пропускаў, цымнія адбітых старонак, якія цяжка прачытаць.

Яшчэ адна вельмі істотная заўвага. Два каштоўныя бібліографічныя ўказальнікі выданы мізэрнымі тыражамі: «Перыядычны друк Беларусі. 1817—1916 гг.» — 250 экземпляраў, а «Перыядычны друк Беларускай ССР. 1917—1958 гг. Вып. I. «Часопісы» — 300 экз. Абодва ўказальнікі надрукаваны на рататары. Няўжо дырэкцыя Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Ул. І. Леніна не могла паклапаціца, каб такія важныя навуковыя дапаможнікі былі выданы друкарскім способам і большымі тыражамі?

С. ВАРАНОВІЧ.